

РАЗВІЦЦЁ САВЕЦКАЙ НАВУКІ КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАВА Ў БЕЛАРУСКАЙ ССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХХ ст.

С. А. Гур'еў, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Беларуская савецкая крымінальна-прававая школа, станаўленне якой адбылося ў міжваенны перыяд, адчулі значныя страты падчас палітычных рэпресій у Савецкай дзяржаве ў 1920–40-я гг., а таксама ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны, таму да 1950-х гг. адбылося значнае скара-чэнне навуковых даследаванняў.

Толькі ў жніўні 1944 г. пачалося ўзнаўленне дзеянасці Мінскага юрыдычнага інстытута, які ў 1954 г. быў пераўтвораны ў юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. На кафедры крымінальнага права і працэсу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта была закладзена аснова пасляваеннай беларускай школы крымінальнага права. Значныя навуковыя распрацоўкі ажыццяўлялі І. І. Гарэлік, І. С. Цішкевіч, М. М. Меркушаў, В. А. Шкурко, С. Ц. Шардыка, Г. Ф. Басаў, Я. А. Мацвіенка, С. П. Маргунскі і інш.

Так, І. І. Гарэлік і М. М. Меркушаў аналізавалі склады злачынстваў супраць асобы ў працы «Преступления против личности в проекте УК БССР» (1960), І. С. Цішкевічу належала працы па даследаванню праблем стадый злачыннай дзеянасці, неабходнай абароны і іншых крымінальна-прававых праблемах.

І. І. Гарэлік пісаў працы, прысвечаныя пакіданню ў небяспечы, паставленню ў небяспеку, а таксама злачынствам, небяспечным для жыцця і здароўя. Я. А. Мацвіенка ў працы «Некоторые вопросы исполнения приговора в советском уголовном процессе: К проекту УПК БССР» (1958) грутоўна даследаваў найбольш важныя пытанні выканання судовых пастаноў і прапаноўваў унесці ў заканадаўства БССР змены, якія тычыліся адтэрміноўкі выканання прысуда, датэрміновага вызвалення і г. д.

Даследаваннем асаблівасцей прычыннай сувязі ў крымінальным праве, у тым ліку пытаннем прычыннай сувязі пры бяздзейнні займаўся М. М. Меркушаў. Асноўная яго праца «Вопросы уголовного и гражданского права в новом законодательстве» (1960). Пасля прыняцця Крымінальнага кодэкса БССР 1960 г. з удзелам І. І. Гарэліка, М. М. Меркушава, І. С. Цішкевіча, С. Ц. Шардыка, Г. Ф. Басава і іншых аўтараў у 1963 г. быў падрыхтаваны каментарый да яго. Акрамя таго, з канца 1950-х гг. крымінальна-прававыя даследаванні ажыццяўляліся ў Міністэрстве юстыцыі БССР, а пасля яго ліквідацыі ў 1960 г. – у Юрыйдичнай камісіі пры Саўміне БССР, асноўнай задачай якой з’яўлялася кадыфікацыя і сістэматызацыя заканадаўства, разгляд законапраектаў.

Калі першая палова ХХ ст. у БССР характарызавалася панаваннем у навуцы і заканадаўстве сацыялагічнай школы крымінальнага права, то пасляваенна прававая школа па сутнасці ўжо з'яўлялася класічнай. У гэты перыяд вынікам значных навуковых даследаванняў, спалучаным з палітычнай волей заканатворцы, стала гуманізацыя і дэмакратызацыя савецкага крымінальнага заканадаўства.

У 1970–1980-я гг. крымінальна-прававая даследаванні ажыццяўляліся Л. В. Багрый-Шахматавым, які вывучаў праблемы крымінальнай адказнасці і пакарання («Уголовная ответственность и наказание» – 1976), Ю. В. Калініным, В. А. Шкурко, якія крытыкавалі буржуазнае крымінальнае заканадаўства з пазіцыі марксізму-ленінізму («Реакционная сущность буржуазного уголовного законодательства: (Общеголовные преступления)» – 1974), І. С. Цішкевічам, які працягваў даследаваць маёмынскія злачынствы («Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность» – 1984), П. А. Дубаўцом, даследаваўшым праблемы злачыннасці («Уголовно-правовые меры борьбы против пьянства и алкоголизма: материал в помощь лектору» – 1973) і інш.

Такім чынам, нягледзячы на панаванне ў савецкай навуцы камуністычнай ідэалогіі, у другой палове ХХ ст. адбылося аднаўленне беларускай навуковай школы крымінальнага права, якая набыла класічныя рысы і аказала станоўчы ўплыў на развіццё заканадаўства.

РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ПРЫСВАЕННЯ АБО ПАШКОДЖАННЯ ЧУЖОЙ МАЁМАСЦІ Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА XV–XVI стст.

I. A. Доўнар, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Заканадаўца Вялікага Княства Літоўскага, абараняючы права ўласнасці, значную ўвагу надаваў такім складам злачынства, як прысвойванне або пашкоджанне чужой маёмынскі, ці незаконнае карыстаннне ёю.

Упершыню ў Судзебніку 1468 г. адным з артыкулаў прадугледжвалася за прысвойванне чужой маёмынскі пакаранне па аналогіі як за крадзеж. Улічваючы, што за крадзеж маёмынскі на суму звыш трываліцца грошаў рэгламентавалася смяротнае пакаранне, то вынікала, што такое пакаранне павінна было прыменяцца па аналогіі і за прысвойванне маёмынскі на адпаведную суму.

Так, у статутным заканадаўстве Вялікага Княства Літоўскага (Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг.) рэгламентуецца ўжо некалькі выпадкаў наўмыснага прысвойвання чужой маёмынскі: